

З'ЕЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР
129 (6105) 8 чэрвеня 1938 г., серада ЦАНА 10 КАП.

УЗОРНА ПАДРЫХТАВАЦА ДА УБОРКІ ЎРАДЖАЮ

План веснавой сяўбы па рэспубліцы джанан на 93,3 проц. Не заканчана ўжо позніх яравых культур. Зусім давочна, што сяўбу трэба заваршыць неадкладна па ўсіх культур у кожнай гаспадарцы і разам з тым мабілізаваць усе сілы на далейшую барацьбу за высокі ўраджай. З усіх канцоў рэспублікі паступаюць даныя весткі аб добрых выдах на аджай. За апошні час на тэрыторыі рэспублікі прайшлі дажджы, якія дзейнічаюць яшчэ больш паспяхова на рост азімых і яравых. Добрая ўраджай на ўраджай натхняюць калгасніц, рабочых саўгасу і МТС на яшчэ больш упартую барацьбу за поўнае выкананне сталінскага лозунга аб п'ятнаці вытворчасці 7-8 мільярдаў пшэня хлеба.

Тры ўсіх неахопак, якія былі адзначаны ў ходзе палітычных работ, веснавага ў гэтым годзе прайшла ажно больш арганізавана, на больш высокай арганізаванай аснове, чым у 37 годзе. Калгасніц і саўгасніц яшчэ і не раз прадэманстравалі сваю сілу арганізацыі. Усё з большай сілай скарачаюцца выдатныя плады калгаснага ладу. Велізарнейшы палітычны тэм, з якім калгаснае сялянства з усім беларускім народам ідзе выбараў у Вярхоўны Совет БССР, прадэманстравала барацьбой калгаснага ладу за новы перамогі на сацыялістычных палях. Станавіцца рух у калгасніц вясні ідзе да новага ўздыму.

Цэнтральны Камітэт нашай партыі, рэспубліканскі камітэт наш праўдыварыш Сталін, якога беларускі народ вылучыў сваім першым усенародным кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета, праяўляюць выключную пільнасць аб беларускім народзе. Партыя і ўрад отварылі ўсе ўмовы для пільнага правядзення сяўбы і ўраджай. Вось некаторыя лічбы наазапасі вёсмі ўборачнымі машынамі. С рэспублікі маюць 8.141 трактар, 4 камбайнаў, 1.374 ільнарэабілітэ, 1 трактарную малацілку, 1.188 аўтамышкі і сотні іншых складаных машынаў. Толькі з 1 студзеня і да пачатку ўборкі вазіцца 470 трактароў, 370 камбайнаў, 90 ільнарэабілітэ, 840 малацілак і інш. машыны.

Выява камбайнаў павялічваецца, складаюць, у 2 разы ў параўнанні з колькасцю камбайнаў, якімі ўбрана калгаснага палі ў мінулым годзе. Ажым чынам, отварылі ўсе ўмовы правядзення ўборкі ў максімальна шортны тэрмыны, каб унікнуць страт ураджай. Усё пільна вядзецца ад якой, свечасвае падрыхтоўкі да ўраджай, ад правільнага аплатавання работ сельскагаспадарчых работ.

Да ВЕДАМА ДЭЛЕГАТАЎ XVII З'ЕЗДА КП(б) БЕЛАРУСІ
Цэнтральны Камітэт Комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі паведамляе, што адкрыццё XVII з'езду КП(б)Б абудзецца 10 чэрвеня ў 5 гадзін вечара ў Вялікай зале Дома ўрада.
Павестка дня з'езду:
1. Справаздача Цэнтральнага Камітэта КП(б) Беларусі.
2. Справаздача рэвізійнай камісіі.
3. Выбары Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б.
4. Выбары рэвізійнай камісіі.
В. а. сакратара ЦК КП(б)Б А. ВОЛКАУ
Выдача часовых пасведчанняў дэлегатам з'езду будзе праводзіцца 9 чэрвеня з 10 гадзін раніцы да 1 гадзін вечара і 10 чэрвеня з 10 гадзін раніцы да 4 гадзін вечара ў зале пленумаў ЦК КП(б)Б (Чырвоная-амейская вул., д. № 9).



На перадыборчым сходзе выбаршчыкаў 4-га участка Прамысловай выбарчай акругі г. Менска, прысечаных кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварышу Іосіфу Вісарыявічу Сталіну.

МАСКВА, КРЭМЛЬ Таварышу СТАЛІНУ

Дарагі, родны Іосіф Вісарыявічу! Працоўныя нашай нацыянальна-рэспублікі ў дзень перамога абароны Савіцкага Саюза ССР пільна вядзецца Вам, дарагому другу нашага беларускага народа, свай паліца, большыцкае прытаненне.
Дарагі Іосіф Вісарыявічу! У аджаа на глусонны вылазкі агентаў фашызма, прававаўных падарваць магучнасць і абароназдольнасць нашай квітнечай сацыялістычнай рэспублікі, наш беларускі народ разам з многамільённым народам неабяжнага Савіцкага Саюза адзіным голасам на сваіх многалюдных сходах і мітынгах, роўна год таму назад, патрабавалі ад нашага Урада выпуску «Пазыкі ўмацавання абароны Савіцкага Саюза ССР».

Працоўныя нашай рэспублікі з велізарным натхненнем і энтузіязмам сустрэлі пастапоу Савіцкага ўрада аб выпуску «Пазыкі ўмацавання абароны Савіцкага Саюза ССР». Ярым доказам гэтаму з'явілася хутка правядзеная рэалізацыя вылучанай пазыкі.
Дарагі Іосіф Вісарыявічу! Працоўныя нашай нацыянальна-рэспублікі добра памятаюць тую пільнасць голы барацьбы, калі гераніч рускі народ, Чырвоная Армія пад кіраўніцтвам нашай любімай партыі-партыі Леніна-Сталіна, пры Вашым актыўным удзеле даламаглі нам вызваліць родную беларускую зямлю ад нямецкай і белалюцкай акупацыі, дапамаглі нашаму працоўнаму беларускуму народу стварыць сваю дзяржаўнасць. Інаўхільна ажыццяўляючы ленынска-сталінскую нацыянальную палітыку ў брацім савіце народаў, Беларусь з калоніі параскай Расіі ператварылася ў квітнечую ордэнаваную індустрыяльна-аграрную квітнечую. Гэты перамогі дасягнуты ўласнымі сіламі і сродкамі збож кабыльных крэдытаў і пазыкі зноўку.

Тройчы пераграныя фашысцкія пры-трашчэка-бухарысцкія і нацыянал-фашысцкія бандыты чарыжы, галадзедзі, шарангоўчы, прававілі ператварыць нашу квітнечую Беларусь у калонію панскай Польшчы, але гэта была прычымлася. Пад выграбаваным кіраўніцтвам Вашага лепшага саратніка — Наркома ўнутраных спраў таварыша Нікітэна Іванавіча Ежова яна была выкрыта і знішчана.
Заклятыя ворагі народа — трашчэка-бухарысцкія і нацыянал-фашысцкія піліпы, шканділі, дыверсанты, прабраўшыся да кіраўніцтва фінансавых органаў, вялі сваю шканділіную работу ў фінансавай палітычнай палітыцы, выключваючы аслабленне працоўных супроць партыі і савіцкай улады, але

МЫ ШЧАСЛІВЫ—МЫ БУДЗЕМ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ВЯЛІКАГА СТАЛІНА

6 чэрвеня тысяча выбаршчыкаў чапвертага участка Прамысловай выбарчай акругі горада Менска і рабочыя кандзіперскай фабрыкі «Комунарка», пражываючы на тэрыторыі гэтай акругі, сабраліся на перадыборчы сход, прысечаны першаму усенароднаму кандыдату ў дэпутаты сацыялістычнага парламента Беларусі таварышу Сталіну.
Клуб імя Сталіна па-святочнаму ўпрыгожан. Дзесяткі плакатаў, лозунгаў, фотавітрын гавораць аб вялікім Сталіне.
Многа шчырых слоў, поўных велізарнай любові да роднага бацькі, лепшага друга беларускага народа Вялікага Сталіна, былі сказаны на гэтым урачыстым вечары.
Роўна ў 8 гадзін 30 мінут сакратар парткома фабрыкі «Комунарка» тав. Юшпа абвясціў сход адкрытым. Першае слова атрымлівае лётанант Радца-Сялянскай Чырвонай Арміі ордэнавоец, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР тав. Навікін.

— Беларускі народ, — гаворыць ён, — сваім першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета свай рэспублікі аднадушна вылучыў роднага і любімага правадывра народаў таварыша Сталіна.
Вялікі гонар аказаў таварыш Сталін выбаршчыкам Прамысловай выбарчай акругі горада Менска і ўсім працоўным БССР, даўшы згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па нашай акрузе. Гэты гонар неабходна апраўдаць выдатнай работай кожнага на сваім участку.

Беларускі народ штодзённа адчувае велізарны бацькаўскі клопат правадыра нашай партыі таварыша Сталіна. Сваім забяспечаным, спакойным, шчаслівым жыццём, сваім перамогамі на фронце сацыялістычнага будаўніцтва, тым, што наша Беларусь з адстаўкай, цёмнай калоніі параска самазатрымаў ў мінулым — зараз ператварылася ў квітнечую ордэнаваную рэспубліку мы абавязаны нашаму дарагому Іосіфу Вісарыявічу. Вось чаму на ўсіх перадыборчых сходах працоўныя нашай рэспублікі сваім першым кандыдатам аднадушна вылучылі таварыша Сталіна.
Тав. Навікін ў сваёй прамове расказаў аб радасных пачуццях, напоўнітых яго сэрца, калі ён упершыню ў сваім жыцці ўбачыў вялікага Сталіна на першай сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Прамова тав. Навікіна неаднаразова прарывалася бурнымі апладысаментамі, воклічамі «ура» ў гонар любімага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР — таварыша Сталіна.
Я. ЗЛЬНІН.

ЗАКОНЧЫЎСЯ ПЕРШЫ ТЫРАЖ „ПАЗЫКІ УМАЦАВАННЯ АБОРОНЫ САЮЗА ССР“

Два дні прадаўжаўся першы тыраж выйгрышаў «Пазыкі ўмацавання абароны Савіцкага Саюза ССР». Ён выклікаў вялікі палітычны ўздэм сярод працоўных БССР. Беларускі народ гаварыцца тым, што першы тыраж праводзіцца ў сталіні ордэнавоцкай Беларусі, на грашчы з капіталістычным светам. Гэта была яшчэ адна яркая ілюстрацыя наўхільнага росту нашай квітнечай, умацавання яе абароназдольнасці.
На працягу двух дзён летні гэтаг парва культуры і адпачынку імя Горкага быў заложан працоўнымі, якія ўважліва сачылі за ходам тыража. Тысячы людзей знаходзіліся ў парку і па радыё слухалі перадачу з злы, дзе адбываўся розыгрыш.

6 чэрвеня ў 11 гадзін раніцы ля тыражных колаў з'явіліся радасныя дзеці з дзіцячага сада № 58. Зноў завярцеліся калёсы — тыраж прадаўжаецца. Старшыня камісіі тав. Наталевіч аагашае нумары сэрый і аблігацый, на якія вышлі выйгрышы. 6-галовы Арыкс Кесель выцягнуў з маленькага тыражнага кола патрончы, у якім была ўказана сума выйгрыша — 3 тысячы рублёў. Выйгрыш падае на аблігацую № 04 сэрмі 31605. У зале раздаюцца шумныя апладысменты.
Безупынна ў парк прыбываюць дэлегацы працоўных БССР для прыняцця ўдзелу ў гэтым тыражы. На ранішнім пасяджэнні з прывітанямі выступілі калгаснікі калгаса імя АДПУ, Менскага раёна. Сваё выступленне яны супрадажалі цудоўным выкананнем беларускіх народных песень. Зала з захваленнем апладысвала калектыўна мастацкай самадзейнасці, яна свецыцца аб свабодным і шырокім развіцці народнай творчасці ў нашай квітнечай. Цэлы і радасна ўдзельнікі тыража сустрэлі п'янераў 43-й менскай школы, якія выступілі з калектыўным вершаваным прывітаннем. Доўга апладысвала зала шчаслівым дзеям шчаслівай радзімы.
У бурную дэманстрацыю непераможнай дружбы народаў СССР ператварылася выступленні прадстаўнікоў браціх саюзных рэспублік. З прывітанямі беларускаму народу выступілі т. М. С. Кудзевара (Масква), С. М. Аршонян (Арменія), Абдурахмануў Сафар Алі (Таджыкістан). Яны гавораць аб сталёвым маральна-палітычным адуствіце савіцкага народа, які пад кіраўніцтвам мудрага Сталіна будзе сваё шчаслівае, радаснае жыццё. Імя любімага правадывра народаў з аднолькавай любоўю гучэла ў ўсіх мовах, выклікала кожны раз бурны аа-

Зала стоячы апладысвала любімаму другу, бацьку і настаўніку ўсіх народаў — вялікаму Сталіну.
На вачарнім пасяджэнні з прывітанямі выступілі т. С. М. Чэчэрнікі (Украінская ССР), Умаруў Султан (Узбекская ССР), Рахмануў Мухамед (Туркменская ССР), Баталаў Тоглым (Казахская ССР), Малдыбаеў Бегалы (Кіргіская ССР) і дэлегацы ад калгаснікаў Рудзэнскага і Пухавіцкага раёнаў. Зноў зала ўдзрыглася ад апладысмантаў і авашыў у гонар вялікай партыі большэвікоў і мудрага правадывра роднага Сталіна. Выступаўшы гаварылі аб бязмежнай радасці народаў саюзных рэспублік, якім вышала шчасце ў надыходзячых выбарах сваіх Вярхоўных Саветаў галасаваць за любімага роднага Сталіна і яго верных саратнікаў.

Надзвычайна цёпла сустрэлі прысутныя ўдзельнікі беларускіх аўта-мота-саб'орніцтваў імя І-га тыража «Пазыкі ўмацавання абароны Савіцкага Саюза ССР». У стокілометравым прабегу першы прызы заваявалі тав. Прыбыткоўскі (па групе аўта) і тав. Семута (па групе мото).
С. ГАЛІНІН,
П. КАВАЛЕУ.

КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

ГАЛАСУЮЧЫ ЗА СЛАўНЫХ СТАЛІНСКІХ САРАТНІКАЎ, МЫ БУДЗЕМ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ВЯЛІКУЮ ПАРТЫЮ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

СТАЛІНСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА гор. ГОМЕЛЯ

ІМЯ ТАВАРЫША КАГАНОВІЧА НАТХНЯЕ НАС НА НОВЫЯ ПЕРАМОГІ

ГОМЕЛЬ, 5 чэрвеня. (Спец. нар. «Звязда»). На выбарчых участках Сталінскай выбарчай акругі г. Гомеля, дзе балатаруецца бліжэйшы саратнік вялікага Сталіна—Лазар Майсеевіч Кагановіч, праводзіцца вялікая арганізаваная масавая работа па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет рэспублікі.

Паўсемна праводзіцца масавая сходы выбаршчыкаў, прысвечаныя азнамяленню з выдатнай біяграфіяй слаўнага кандыдата Лазара Майсеевіча Кагановіча. На гэтых сходах выбаршчыкі выказваюць сваю радасць, што на іх долю выпаў вялікі гонар галасаваць за вернага саратніка вялікага Сталіна, арганізатара палескіх большавікоў Лазара Майсеевіча Кагановіча.

Па 8 і 9 выбарчых участках 5 чэрвеня былі праведзены ў другі раз масавыя сходы з дакладам аб рэвалюцыйнай дзейнасці Лазара Майсеевіча Кагановіча.

Вывучэнне багатай біяграфіі тав. Кагановіча таксама пачалося ва ўсіх гуртках Сталінскай выбарчай акругі.

З кожным днём расце творчы энтузіязм сярод выбаршчыкаў. На канды-

дэцкім камітэце «Спартак» за апошні час наглыдаюцца новы ўздым прадуцтва і працы.

Майскі план камбінат выканаў на 105,2 проц. З 25 мая — з дня атрымання паведамлення аб згодзе таварыша Кагановіча балатаруецца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР на Сталінскай выбарчай акрузе г. Гомеля выкананне плана сістэматычна расце. Калі раней па біквітнаму пэру сярэднесутачны план раўняўся 107 — 108 проц., то з 25 мая пэў дае штодзень 118 — 119 проц. плана.

Рэзка ўзняў сваю выпрацоўку таварыша і мяккакакаладны і карамельны цэхі.

Асобныя стэханаўцы адзначаюць падрыхтоўку да выбараў новымі вытворчымі паказальнікамі. У карамельным цэху тт. Амромина, Гольдберг, Заглейн, Шыманскі і рад. Шыхін на забэртцы цукерак пачалі выконваць норму на 200 проц. і вышэй. У цукеркавым цэху тав. Рэдыкіна выконвае норму на 200 проц., Каўфман — на 189, Накурый — на 179 проц., Хітрык і Новікаў — на 175, Хайкіна — на 186 проц. і т. д.

ГРІШЫН, ДОДЗІН.

ЛЕНІНСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА гор. ВІЛЁБСКА

АДДАДЗІМ СВАЕ ГАЛАСЫ ЛЮБІМЦУ ПАРТЫІ І НАРОДА ТАВАРЫШУ ЕЖОВУ

Вялікі Сталін і яго бліжэйшыя бацьвы саратнікі таварышы Молатаў, Варашылаў, Кагановіч, Калінін, Андрэў, Мікаян, Ежов і Жунаў далі сваю згоду балатаруецца ў Вярхоўны Совет БССР. Неапысана наша радасць. Галасаваць за вялікага Сталіна, за нашых любімых кіраўнікоў партыі і ўрада — вялікае шчасце для ўсіх працоўных ордэнаўшчыкаў БССР.

Ганарачна выбаршчыкі Ленінскай выбарчай акругі горада Віцебска сваім кандыдатам — Нікалаем Іванавічам Ежовым. Верны вучаль і бліжэйшы саратнік вялікага Сталіна Нікалай Іванавіч карыстаецца заслужанай любоўю ўсіх працоўных нашай вятчэзнай радзімы. І як не любіць гэтага крыпталюбага большавіка-сталініка, які ўсё сваё жыццё, усяго сабе аддаў вялікай справе партыі Леніна — Сталіна! Імя таварыша Ежова выклікае прэют у нашых ворагаў. І ўсе беспадобна. Ежова рукавіца моцна сіянула горада гадзюк траіцкістаў-бухарынцаў і іншай брыгады. І чым больш неапысней імя тав. Ежова нашым вялікім ворагам, тым больш яно любіма ўсім працоўным — партыйным і непартыйным большавікам нашай свабоднай краіны Советам.

На аказаны нам Нікалаем Іванавічам вялікі гонар балатаруецца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па нашай Ленінскай выбарчай акрузе, у гэтых выбарчых калектываў нашай швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» адказаў небылым палітычным і вытворчым уздымам. Шырока разгарну-

лася сацыялістычнае спаборніцтва ў гонар нашага кандыдата — любімага Нікалая Іванавіча Ежова. У рэзультат гэтымі днямі цэлы рад лент палітовага і бручнага цэхуў (ленты майстроў Фрухландэра, Фрумана, Лукіна, Карповіча, Зінкевіча, Грунтава і інш.) ужо дэterminоўва закончылі сваю 6-месячную вытворчую праграму. Дэterminоўва закончыла свой поўгодовы план уся змена «Б» цэха паліто.

Мяне асабіста кандыдатура тав. Ежова таксама натхніла на высокую стэханаўскую работу. Гэтымі днямі я ўстанавіла новы стэханаўскі рэкорд. Працоўны адначасова на двух аперациях, (сшыўка і строчка спінак паліто), абслугоўваючы тры машыны, я выканала сваю дзённую норму на 447 проц. Сваю высокую выпрацоўку я прысвечваю першаму кандыдату беларускага народа — вялікаму Сталіну і яго вернаму саратніку тав. Ежову.

Я сама беспартыйная. Але я ўсёй душой аддана нашай партыі Леніна—Сталіна. Я добра ведаю, што толькі дзякуючы партыі большавікоў і нашаму вялікаму правядуру таварышу Сталіну наша жыццё стала радасным і шчаслівым.

У гістарычны дзень 26 чэрвеня я аддам свой голас тав. Ежову, які з'яўляецца кандыдатам непераможнага, магутнага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Ірына Місееўна ШАРЫПАВА, стэханаўца віцебскай швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі».

МАЗЫРСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

З РАДАСЦЮ БУДЗЕМ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ТАВАРЫША МІКАЯНА

МАЗЫР, 4 мая. (Спец. нар. «Звязда»). З вялікім уздымам працуюць перадвыбарчы сход выбаршчыкаў 5 участка Мазырскай гарадской выбарчай акругі. 600 выбаршчыкаў сабраліся ў гарадскім театры. Выбаршчыкі аднадушна паслалі прывітаную тэлеграму правядуру народаў, першаму кандыдату беларускага народа — вялікаму Сталіну і яго бліжэйшаму саратніку — кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Мазырскай гарадской выбарчай акругі Анастасу Іванавічу Мікаяну.

З яркімі запальваючымі прамовамі выступілі хатня гаспадыні тт. Гола Брэгмац, Шыфра Фердман, давераны тав. Гакман і інш.

Усе яны сваё першае слова гарачай любві і адданасці прысвечылі таму, хто даў савецкаму народу шчаслівае і радаснае жыццё — вялікаму Іосіфу Вісарыявічу Сталіну. Яны выказалі сваю вялікую падзяку ўсім членам ленінска-сталінскага Палітбюро, якія аказалі такое вялікае давер'е беларускаму народу, даўшы згоду балатаруецца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Прамова хатняй гаспадыні ГОДЫ БРЭГМАН

Таварышы! Разам з усім савецкім народам мы, працоўныя горада Мазыра, перажываем радасныя, шчаслівыя дні. Тав. Мікаян, верны саратнік нашага бацькі і друга Іосіфа Вісарыявіча Сталіна, даў сваю згоду балатаруецца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета нашай рэспублікі па Мазырскай гарадской выбарчай акрузе. Мы ганарымся, што тав. Мікаян аказаў нам такое вялікае давер'е. Мы ўсе з нецярпелівацю чакаем гістарычнага дня — 26 чэрвеня—калі аднадушна аддадзім свае галасы за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных—Анастаса Іванавіча Мікаяна.

Мы пасылаем у Вярхоўны Совет нашай рэспублікі лепшых сямінаў народа. Галасуючы за іх, мы будзем галасаваць за партыю Леніна—Сталіна, якая вывядзе нас ад перамогі да перамогі, да яшчэ лепшага і радаснага жыцця для камуністаў.

Мы будзем галасаваць за тав. Мікаяна таму, што ён разам з вялікім Сталіным забяспечыў нам шчаслівае, амажнае жыццё.

Я заклікаю ўсіх выбаршчыкаў Мазырскай гарадской выбарчай акругі 26 чэрвеня прысці на выбарчы ўчасткі і аддаць свае галасы за тав. Мікаяна. (Бурныя апладысменты, вопілы «ура!»).

СЫН ПРАЦОЎНАГА НАРОДА

СУСТРЭЧА ВЫБАРШЧЫКАЎ СЯ СВАІМ КАНДИДАТАМ А. І. КАЗЛОВА

5 чэрвеня выбаршчыкі 8-га выбарчага участка Калінінскай акругі горада Менска сустрэліся са сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР — старшым палітруком Чырвонай Арміі Аляксандрам Іванавічам Казлоў. Сярод выбаршчыкаў, удзельнічаў гэтай сустрэчы, былі—малады, якая ўпершыню ўдзельнічае ў выбарах, і старыя, хатня гаспадыні і рабочыя фабрык і заводаў сталіцы. Выключна дэлепа і сардэчна сустрэлі выбаршчыкі А. І. Казлова. З глыбокай увагай слухалі яны яго прагучэную прамову.

З ПРАМОВЫ ТАВ. А. І. КАЗЛОВА

— Таварышы! Давольце мне прынесці вам глыбокую падзяку за той выключна высокі гонар, які вы мне аказалі, вылучыўшы мяне кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.



Ваша давер'е нагляднае на мяне, як на нашага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета, абавязак яшчэ больш энергічна і ўпарта весті барацьбу за новыя дасягненні, за новыя перамогі ў справе пабудовы камунізму ў нашай краіне.

Ваша давер'е, таварышы, я разумею так, што праба надаць яшчэ больш рашуча змагацца з ворагамі народа, з карэнем знічэння рэнткі подлых агентаў фаншызма — траіцкіска-бухарынскіх шкіднікаў, дыверсантаў, шпіёнаў.

Таварышы! Я — сын працоўнага народа, выхаваны камунізмам, нашай ленінска-сталінскай партыяй. Яшчэ будучы падлеткам, у родным сяле я бацьку і асабіста адчуваў, што такое капіталізм, хто такі кулак. Я бацьку гэта на жыццё свайго бацькі, я перанёс і гэта на сабе, будучы пачэткам і батраком.

Толькі савецкая ўлада і наша камуністычная партыя пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна пазвалі працоўны народ ад жаху капіталізма. І цяпер, калі гэты радаснае жыццё мы атрымалі, мы яго ніколі і нікому не аддадзім. Таварышы! Давольце запэўніць вас,

што калі на маю долю выпадзе гонар і шчасце быць выбараным у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, я аддам усе свае сілы, усе свае здольнасці для таго, каб з гонарам апраўдаць ваша давер'е, каб быць такім дэпутатам, якім нас вучыць быць наш мудры, вялікі Сталін.

Калі сціхі прыгэталыя вопілы, паднялася са свайго месца выбаршчыца Анна Вікенцеўна Блешчо. Са словамі ўсхваляючага прывітання яна перадае тав. Казлоўу вялікі букет кветак.

... Слова атрымлівае выбаршчыца тав. Марыя Міхайлаўна Пархімовіч—жонка рабочага завода «Большавік».

ПРАМОВА ХАТНЯЙ ГАСПАДЫНІ ТАВ. М. М. ПАРХІМОВІЧ

Таварышы! Выдатным жыццём жыве мы, прамадзеныя краіны Советам. Гэта асабліва відаць нам, якія на сваёй спіне адчуваем жахі крывавага папавання памешчыкаў і капіталістаў, німечкіх і беларускіх акупантаў.

Дзякуючы большавіцкай партыі з кожным днём наша жыццё робіцца ўсё святлей і радасней. Кожны дзень мы адчуваем на сабе клопаты нашай партыі, нашага Сталіна аб патрэбах народа. Нямерна наша вялікая падзяка партыі за цудоўнае жыццё, нямерна наша давер'е партыі, наша адданасць партыі і вялікаму Сталіну.

Усе мы — патрыёты свайго сацыялістычнага будучыня і гатовы аддаць за яго росквіт не толькі свае галасы, а і сваё жыццё. Мы як адны чалавек будзем галасаваць за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, за сталінскіх пітомцаў, для якіх служба народу — закон жыцця.

Я заклікаю галасаваць за большавіка А. І. Казлова. Ён — верны сын партыі і згодзе апраўдаць наша давер'е.

Выбаршчыца Софія Ільініча Заусціцкая — глухалюбая. Яна пазбавлена

ПІСЬМО ВЫБАРШЧЫЦЫ С. І. ЗАУСЦІНСКАЙ

«Пры царскім рэжыме было не жаць, а татарга. Чаго толькі не выдзілі пражытыя каты, каб адвекне над працоўнымі.

Наша партыя пад кіраўніцтвам Сталіна і Сталіна арганізавала перамогу рабочага класа. Кастрычніцкая рэвалюцыя вызваліла народы Советскага Саюза, партыя прывяла іх да цудоўнага жыцця. У нашай краіне не людзі і каюць работу, а работа шукае людзей. Займацца ў сабе магазінаў, — усё ён, што хочаш, нават з дастаўкай на дзверы. У стары час калека быў выкінуты жыцця чалавекам, а ў нашай краіне сляпы можа быць вазуковым рабочым, інжынерам. Я — глухалюбая мяне двое дзяцей, адна я і мае дзед адчувае настану. Мае дзеці адваляю на сабе клопаты партыі, у палы таварыша Сталіна. Для нашай дзяцей будучыня палачы, школы, тэатры. Нашых дзяцей пасылаюць у летнічаныя лагеры. Гэтым клопатам ачыяны апраўдаць выдатнай вучоў будучы рэсіі дастойнымі сьмяя дзяцкамі свайго радзімы. Гарачае дзяку таварышу Сталіну за шчаслівае і данае дзяцінства маіх дзяцей. Гэчае дзяку большавіцкай партыі, я прывяла працоўных нашай краіны выдатнага жыцця.

Нахай жыве доўгія і доўгія голы лікі гоні чалавечта таварыш Сталін. З цэлым прамовамі выступілі ў сама прадстаўнікі суседняга выбарчага участка тт. Рамановіч і Саламон. Яны заклікалі выбаршчыкаў 8-га ўтка выйсці на сацыялістычнае сяміпітца, на выдатна палітрукавага выбараў у Вярхоўны Совет рэспублікі аднадушна галасаваць за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных Калінінскай выбарчай акрузе А. Казлова.

СКАРЫСТАЦЬ ВОПЫТ ЛЕПШЫХ АГІТАРАЎ

На нашым вагонна-маршэнтным запоздзе імя Мяснікова, на выбарчым участку № 7 Дзёржынскай выбарчай акругі працуе 37 агітараў. Гэта партыйныя і непартыйныя большавікі, якія паказваюць узоры ў рабоце. Вось, напрыклад, беспартыйны рабочы тав. Літвін. Ён упершыню працуе агітатарам на ўчастку. З самага пачатку тав. Літвін ажыўна ўжывае за работу. У яго гуртук аймаецца 17 хатніх гаспадыняў, актыўнасць якіх з кожным днём павялічваецца. Яны з велізарнай цікавасцю вывучаюць біяграфію свайго любімага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварыша В. М. Молатава, цікавіцца чытанымі міжнароднага станавішча, наладжваюць экскурсіі і т. д. Тав. Літвін скарэстаўвае на занятках географічную карту і іншы ілюстрацыйныя матэрыялы. Яго гуртук арганізавана быў на экскурсіі ў Палацы піонераў, музеі Рэвалюцыі, на прадрэнствах. Гуртук збіраецца заўсёды ў вызначаныя гадзіны, ніколі не было зрыву заняткаў. У тав. Літ-

віна вядзецца дэбнік правядзенай работы.

Добра вядзе сваю работу і тав. біновіч, якая таксама праводзіць вятчы з хатнямі гаспадынямі.

Трэба адзначыць, што даўша не агітатары так добра паставілі раб на сваіх падучасках. Некастрычаны таварыш, які напрыклад тт. Клейн, І. гунавіч, працуюць дрына, не глядзя на тое, што дны атрымліваюць адведны ўзвясненні па паваявых стэнарах, што кожнаму агітатару ўру план работы, памятка, наглядныя даможнікі і ў дастатковай колькасці барача літаратура.

Зараз неабходна яшчэ шырэй разгуду агітатцыю за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Вопыт працы перадаваць павінен стаць задабкам усіх агітараў. Гэта створыць у вы для паспяховага, высокааказнай боты кожнага агітатара на нашых выбарчым участках.

ЦЕРАШКОВІЧ загадчык парткіната менскага завода імя Мяснікова.

Екацярына Якаўлеўна Кульба

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Менскай сельскай выбарчай акрузе

Сіня летняе світанне Екацярыну Якаўлеўну заўсёды застае на сцяжым двары.

Аглядзеўшы на злівачым пупке бідоны, яна напіраўваецца ў абор. Лі варот сустракаюць даяры. У блянаных дабках шпіль і пеніцца пахі сырадой.

— Ну, як «Мальвіна»? — пытае Екацярына Якаўлеўна. У голасе — ледзь прыгнетная трывога. «Мальвіна» лічыцца лепшай каровай на ферме. У 1937 годзе яе ўдой склаўся 2800 літраў малака. У гэтым годзе «Мальвіна», па меркаваннях заг. МТФ, павіна даць больш 3000 літраў. Але ўчорашня велікі ўтрымалі Екацярыну Якаўлеўну: даярка Гарачка Маяя надала на 2 літры менш звычайнага.

— Нічога, Кацечка, бацьш, сёння ледзь не поўнае вядро, — радасна адказвае даярка.

— Глядзі, Маяя...

І, адшыўшы, дадала: — Абаважова вечарам цёплай вадой мый выма.

У аборы пахне парным малаком. Паваўшы сваю гаспадыню, да Екацярыны Якаўлеўны багучы белалобія прыляты, тычучы цёплым, вільготнымі мядзюжамі ў рукі, ліжучы іх шурпатымі язычкамі.

Екацярына Якаўлеўна ў кніжку запісвае раўнішні ўдой кожнай каровы і, прымушы малака, ідзе дадому.

Ранішню над новым домкам, што трай калгаснай вёскі, — моцна пахне лічучае ліце топяля.

У хаце, ля печы, завіхаецца ружова ад гарачыні Екацярына Якаўлеўна. Выпракчы кроплі поту на твары, яна крычыць праз адчыненае акно на вуліцу хлопчыку ў беласнежнай сарочцы:

— Толь, куды так рана сабраўся?

— У школу, мамка, сёння настаўніца адчыла прачытае. А заўтра — я ўжо вучуць другога класа: у мяне-ж усё на выдатна!

— Ды ты-ж не снедзіў... Пачакай, сыноч.

Дадэка за хатаю лягае нагане сына, кладзе ў ранец для яго намазаныя

маслам і закручаны ў газету тоўстыя лусты прага. Потым пагалдзіўшы далонню па мяккіх ільняных валасках і падаваўшы ў прыжыко лобі, доўга глядзіць яму ўслед. Па сцяжыні між

плывуць успаміны, цяжкія, як хмары асенія.

Вёска называлася Скарынічымі. Год ад года дзяды і ўяку ішлі з бярэзавым кіем і латанымі торбамі па беларускіх балыхаках, маўляўша сталі перад чужымі вонкамі, выгнечвалі скарыны хлеба. У Якаўба Валыжовіца было 5 гектараў ямлі на 10 душ. Голад — неадлучны спадарожнік кожнага скарынічча — часта гаспадарыў у хаце. Ягоў прадаў адзіную кароўку. Але гэта не дапамагло. Галодная смерць склала на грудзях ружы старэйшаму сыну і дачцы. Праз год памёрла жонка. Тое лета было гарачым. Агуднаны сонцам, ціха сталі ў лагчыне сярня хаты. На магільніку пахучаю сарабрыста смалюю сцяжкі сосны і яліны. Сталая жудасная цішыня. Сінявокая дзяўчынка з нешамерна расшыранымі зрэнкамі, трымаючыся за доўгую спадзіну цёткі, глядзела на маўклівых людзей. У дзіцячых вачах быў страх, невыказаны, пачуны. Словамі думшчй горла. З кожнаю хвілінаю рос жоўты бугор. Апошні раз журботна дзвігнула аб камонь лапата. І маленькая Каця палітца ластаўка забілася ў плачы на жоўтым пяску. Нібы вгаварыўшыся, разам авалылі жывычны.

Алхамашы казлікам, доўгагрымы поў пакаваў палітам на Кацю:

— Твая, Якуб?

— Мая, бацьш.

— Мое патрэба работніца...

Пасівелі ад гора Якуб, ушаўшы на калені, не даў скончыць:

— Прытуліце лачушчу, бацьш.

Усё роўна памрэ... Малу, бацьш, прытуліце...

І дзевяцігадовая Каця стала батрачкай. Цяцка вадзі, пасыла кароў. На худых плячах пранесла ўвесь цяжар кулацкай эксплуатацыі. Не жаць было, а чорная ноч. Думала і памрэ такою, — бяздомна, гаротна. Але Вялікі Кастрычнік па-іншаму вырашыў лёс беларускай батрачкай.

У Скарынічах з'явілася школа. Каця пайшла туды служыць вартуўніцай. Вечарамі на лікбезе з радасцю чытала са складаных лематэр. Перад ёю рас-

пывуць успаміны, цяжкія, як хмары асенія.

Вёска называлася Скарынічымі. Год ад года дзяды і ўяку ішлі з бярэзавым кіем і латанымі торбамі па беларускіх балыхаках, маўляўша сталі перад чужымі вонкамі, выгнечвалі скарыны хлеба. У Якаўба Валыжовіца было 5 гектараў ямлі на 10 душ. Голад — неадлучны спадарожнік кожнага скарынічча — часта гаспадарыў у хаце. Ягоў прадаў адзіную кароўку. Але гэта не дапамагло. Галодная смерць склала на грудзях ружы старэйшаму сыну і дачцы. Праз год памёрла жонка. Тое лета было гарачым. Агуднаны сонцам, ціха сталі ў лагчыне сярня хаты. На магільніку пахучаю сарабрыста смалюю сцяжкі сосны і яліны. Сталая жудасная цішыня. Сінявокая дзяўчынка з нешамерна расшыранымі зрэнкамі, трымаючыся за доўгую спадзіну цёткі, глядзела на маўклівых людзей. У дзіцячых вачах быў страх, невыказаны, пачуны. Словамі думшчй горла. З кожнаю хвілінаю рос жоўты бугор. Апошні раз журботна дзвігнула аб камонь лапата. І маленькая Каця палітца ластаўка забілася ў плачы на жоўтым пяску. Нібы вгаварыўшыся, разам авалылі жывычны.

Алхамашы казлікам, доўгагрымы поў пакаваў палітам на Кацю:

— Твая, Якуб?

— Мая, бацьш.

— Мое патрэба работніца...

Пасівелі ад гора Якуб, ушаўшы на калені, не даў скончыць:

— Прытуліце лачушчу, бацьш.

Усё роўна памрэ... Малу, бацьш, прытуліце...

І дзевяцігадовая Каця стала батрачкай. Цяцка вадзі, пасыла кароў. На худых плячах пранесла ўвесь цяжар кулацкай эксплуатацыі. Не жаць было, а чорная ноч. Думала і памрэ такою, — бяздомна, гаротна. Але Вялікі Кастрычнік па-іншаму вырашыў лёс беларускай батрачкай.

зрываўся новы, дагтуль невадомы свет. У 1930 годзе памесла заяву ў новаарганізаваны скарынічкі калгас. Яна дзвядра верыла, што там, у калгасе, начынеца яе другое жыццё. Але старшынны калгаса зносна гарнуў:

— Што ў цябе ёсць? Нічога няма. А нам такія непатрэбны. Тут не багавольныя.

У калгасе арудваў класавы вораг. Доклі коні, каровы. Сам старшыня быў сынам памешчыка. Гэта ведала Кацярына і, залпаўшы ад крыўды, пайшла ў Менск скарынічча.

Хутка калгас быў ачышчаны ад варожых элементаў, і Екацярына Якаўлеўна першы раз ступіла на калгасныя сцяжыны двар. Кругом была граць. У старым хлеме з дзёржава стыхаю стала 17 худых кароў. Увесь дзень праводзіла каля іх Кацярына. Чысціла, падціла салому, мыла каровам вымя, цікавілася ўсімі дробязямі жыцця фармы. Не ўваў ў склад праўлення калгаса. На

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

НЕПАРТЫЙНЫЯ АДНОСНЫ ДА ПАРТЫЙНАЙ СПРАВЫ

райшоўшыя справаздачна-выбарчыя партыйныя арганізацыі з'явіліся магучым штуршком у справе наважна ўсёй арганізацыйнай і партыйна-масавай работы.

Адсутнасць на старонках газеты партыйнай тэматыкі — непрыкладная з'ява. Рэдактар газеты тав. Каралёў не займаецца гэтым пытаннем як след, не займаецца прыцягненнем партыйнага актыва да работы ў газеце.

Партыйныя арганізацыі вядуць пільбу за рэалізацыю рэспубліканскага сходаў, як ідэе прыёму ў партыі выконваюцца рашэнні стужыскага Пленума ЦК ВКП(б) — усе яны павінны пшодзень пачаць на старонках газет. На вяселлях, рэдакцыя газеты «Большавік» (рэдактар Каралёў) не робіць. Партыйнае жыццё на онках газет — рэдка з'ява.

Тае, у нумары за 1 мая ў артыкуле «Адны фронт у барацьбе супроць фашызма» газета піша: «Народны фронт у Францыі да апошняга часу АДЛЮСТРОУВААТАНІ фашызма».

Партыйныя арганізацыі, скараціў парткомы ёсць нямаля практычэска, узнікаючы ў шгодзень пачынаюць, растлумачаючы на яны атрымліваюць у газеце. Ёсць партыйныя арганізацыі, набываючы багаты вопыт работы, які трэба даць іншым партыйным арганізацыям.

Нарэшце, былі дапушчаны грубыя палітычныя скажэнні ў прамове таварыша Сталіна на прыёме работнікаў вышэйшых школ, з прычыны чаго гэта прамова друкавалася ў газеце два разы. І што больш за ўсё абуралася, гэта тое, што памылкі і скажэнні былі дапушчаны пры перакладзе самімі работнікамі рэдакцыі, а ў папраўцы рэдакцыя спецыяліста на радыё, моу, яно вінавата.

АГІТАТАР ПРЫНЯТ У ПАРТЫЮ

Працу агітатарам на 2 участку Рагачова. Сваю работу я не пераюу да моманту надрыхтоўкі да выху ў Вярхоўны Совет ССОР.

нофірмаў «Ленін у Кастрычніку» і «Багата нявеста». Мой гурток наведваюць слухачы і з іншых гурткоў.

ШЫРЭЙ АГІТАЦЫЮ ЗА КАНДЫДАТАЎ БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ!

Беларуському народу аказана найвячэйшы гонар — Іосіф Вісарыявіч Сталін і бліжэйшыя сардэчныя таварышы таварышы, Варашылаў, Калянін, Кагананавіч, Андрэеў, Мікаеў, Ежоў і Жданавіч даюць згоду быць нашымі дэпутатамі.

БЕДЗІН, загадчык аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б.

даны момант выбарчай кампаніі ўступіла ў новы рапавічкі і аднасныя базавы большавіцкі агітацыі за выху блока камуністаў і беспартыйных на сумесных выбарчых сходах і зарэгістраваных агітатарскіх выху камісіях.

Вядучы пяршыю агітацыю за кандыдатаў, агітатары, прапагандысты і беспартыйныя ўзяваюць сваю работу з прапаганды выбарчага закона і Капстыўнай БСОР, з пільнымі ўнутранымі і міжнародным становішчам, з да-



Транспарт-стаханавец Неслапай МТС, Кацяцкага раёна, Купічыч вылучан кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БСОР НА АДЫМКУ (справа); тав. Купічыч гутарыч са сваймі выбарчымі-аднаасобцамі.

ПАДРУГІ

Пісьмо было нечаканым. Некалькі мінут Ганна Кондзерава зручыла яго ў руках, перачытваючы адрас. Потым яна адарвала краёк конверта і выйшла адтуль невялікую паперку.

Спэцыялістнае саборніцтва між звынямі больш рэўніва разгарэлася з пачаткам палых работ. Удзельнікі звыняў былі падобны на аднолькавае глебе — канюшыніцы, якое вельмі рана ў мінулым годзе было паднята пад зямлю.

— Маё звыно таварыскае зацвердзілі кандыдатам на Усеагульную сельскагаспадарчую выставку, — не зачынушы яшчэ дзверей, паведаміла яна.

Дастаткова апісаль апрацоўку глебы на участку Ганны Кондзеравай, каб уявіць апрацоўку яе і на другіх участках.

На свой участак Ганна Кондзерава аднаасобна ўнесла 5 цэнтнераў суперфасфату, 10 цэнтнераў попелу, 2 цэнтнеры калійнай солі, 3 цэнтнеры тлушчага памёту і 2 цэнтнеры аміячнай селітры.

Зарэа на стаханавіцкіх участках трох падручэвняных уніамоцна пярназьялёны роўны і густы лён. Чыё звыно з іх будзе першым у гэтым годзе па ўраджай, — з'ява яшчэ цяжка згадацца.

Дружба гэтых трох калгасных дзельцаў цягнуцца ўжо доўгі даўно. Але з леташняга года, калі кожная з іх стала звынявой і абавязалася дасягнуць рэкордных ураджаў ільнявалакна, дружба гэтая набыла асобны характар.

Усё гэта, вядома, ніколі не паслабіла дружбу дзельцаў. Рыхтуючыся да вясновай сядбы гэтага года, кожная з іх паставіла перад сабой задачу пера-

Мінулы год звыно Ганны Варашылавай ацэнка найвышэйшай ураджайнасці. Гектар ільня яе звыно даў 13,2 цэнтнера ільнявалакна і гектар ачмыню 31,66 цэнт. зына.

На гэтым участку ўраджай, гарыч жалданам звынаваць паршчыства і быць дастойным узровеньным Усеагульнай сельскагаспадарчай выставкі.

Усё гэта, вядома, ніколі не паслабіла дружбу дзельцаў. Рыхтуючыся да вясновай сядбы гэтага года, кожная з іх паставіла перад сабой задачу пера-

Усё гэта, вядома, ніколі не паслабіла дружбу дзельцаў. Рыхтуючыся да вясновай сядбы гэтага года, кожная з іх паставіла перад сабой задачу пера-

„РЭВІЗОРЫ“ З БЕЛАРУСКАГА УПРАЎЛЕННЯ ЛЕСААХОВЫ

Уява працякалі будні ў Беларускаму ўпраўленню лесааховы. Кіраўнікі гэтай арганізацыі не маглі пахваліцца абсалютна ніякімі дасягненнямі. Наадварот, у лесной гаспадарцы спажываю арудвалі ворагі народа, разбазарваліся дзесяткі гектараў каштоўнага лесу.

справу. Але нідзе ніхто не прыязеа, усё яго шураюцца.

Але чым-жа правіць сябе кіраўнікам гэтай установы? Як даказаць, што і яны — аднадушныя і энергічныя работнікі? Калі аб гэтым не гаворыць справы, — трэба шукаць іншыя сродкі.

Прад два месяцы Барысаўскі райком партыі, разгледзеўшы справу тав. Бузо, адмяніў рашэнне партарганізацыі лесааховы, як абсалютна напярэжняе, і тав. Бузо адноўлен у партыі без усякіх спыненняў.

У Барысаўскім сарамажэцкім экспедыцыям з вочных рэвізораў, пад кіраўніцтвам інструктара ўпраўлення Сенюкевіча. Для выканання гэтага аднаасобна задання былі падобраны самыя што ні ёсць лепшыя з лепшых прадаўнікоў, ацвот ўпраўлення.

Як быццам-бы ўсё ясна. Чалавека звыславілі без уоыкай падставы, напярэжня зыні і работы. Усё гэта даказана і пацверджана рашэннямі партыйных арганізацый.

Рэвізоры прасядзелі ў Барысаве нямаля-нямнога — два месяцы. Яны аследвалі, уладкавалі, супаставілі, уводзілі паклёп на чэсных людзей.

Аб астаўленні тав. Бузо на ранейшай рабоце ў Барысаве хадзіліца райком партыі і БРК саюза лесу і справу. Але чыноўнікі ў ўпраўленню лесааховы ільшумліны. Яны выпалі тав. Бузо з сістэмы лесааховы.

Нарэшце акт рэвізіі быў складзены. Яго вынеслі на абмеркаванне схода актыва работнікаў лесааховы. Якое-ж было расчараванне рэвізораў, калі актыву прызнаў іх двухмесячную «камандыроўку» нерэабавянай для дзяржавы.

Малоч поўную падставу быць адноўленым на рабоце, тав. Бузо піша скаржу ўпаўнаважанаму Камісіі саветаў кантроля па БСОР і ў іншыя арганізацыі. Але, на вялікае здзіва, усё яго звыны трапілі зноў у рукі таго-ж Сенюкевіча.

Яго вынеслі на абмеркаванне схода актыва работнікаў лесааховы. Якое-ж было расчараванне рэвізораў, калі актыву прызнаў іх двухмесячную «камандыроўку» нерэабавянай для дзяржавы.

Дзя фармальнасці Сенюкевіч выздае зноў у Барысаве расцельваць зыны, забавяны на яго-ж самага. Прыкрываючыся звынамам партыі, Сенюкевіч тэраўнае некаторых работнікаў лесааховы, патрабуючы ад іх кампраметуючых матэрыялаў на тав. Бузо.

Тэтыя «справы» паклініліка не прывіла дарэмна. Ва ўпраўленню лесааховы яго горака падтрымалі, і з лістапада 1937 года выдана загад па Беларускаму ўпраўленню лесааховы за № 888:

Справа тав. Бузо ігнацца вось ужо 8 месяцаў. Рашэннем нарцуда 2-га ўчастка г. Барысаве ад 9 красавіка тав. Бузо адноўлен на раней займаемай рабоце ў Барысаўскім лесаахавым аплаты за вымушаны прагук.

«Начальнікі аховы лесу» Барысаўскага лесааховы Бузо за сувязь з ворагамі народа, за дапушчэнне зынічэння пажарамі 168 гектараў лесу і незабавянае аховы лесу — з работы зыніч.

Але Сенюкевіч, які зараз працуе ч.а. начальніка ўпраўлення лесааховы, не выконвае рашэння судовых арганая і прадаўжае ўсё падобнае магарыяны для апраўдання гонару свайго мундзіра.

Далей падзеі разгортваліся з малакалай быстравы. У Барысаўскім пачынаюць зноў людзі для падшуквання дасадных падлішчыц матэрыялаў на тав. Бузо.

Натуральна, што тав. Бузо, зыны комуніст, сын калгасніка, актывны грамадскі працаўнік, поўнаасобна забавянае. Але зысім венаураўна, што В.з.ноўнікі нечуваны зымакў над тав. Бузо да гэтага часу не пакараны і прадаўжаюць свае актывістскія справы.

Далей падзеі разгортваліся з малакалай быстравы. У Барысаўскім пачынаюць зноў людзі для падшуквання дасадных падлішчыц матэрыялаў на тав. Бузо.

І. ТУРАЦКІ.

ЯРКІ ПАКАЗАЛЬНІК ДРУЖБЫ НАРОДАЎ

Сутрэча Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра ў Одэсе. Одэса. (Па тэлеграфу). Партыйная, камсамольская і тэатральная грамадскія Одэсы арганізавала на вяскае выключна ўрачыстую, гарачую сутрэчатку Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра.

Зарэа ў Беларускаму ўрачыстай і прадуе ў Гомелі Одэсы Украінскі Дзяржаўны тэатр Рэвалюцыі. Грамадскія Гомелі вельмі шчыльна сутрэчка брацкі ўкраінскі тэатр. Тры слетакі, якія ўжо адбыліся ў Гомелі, прывілі з вялікім поспехам.

Усё гэта, вядома, ніколі не паслабіла дружбу дзельцаў. Рыхтуючыся да вясновай сядбы гэтага года, кожная з іх паставіла перад сабой задачу пера-

Пасля Гомелі з 13 па 22 чэрвеня тэатр будзе прадаваць у Барысаўку, з 26 чэрвеня тэатр прыяздае ў Менск. Менскаму гледачу ўкраінскі тэатр пажажа «Праду» — Карпейчыка, «Отэль», «Баталіяна», «Сарачыцкая ярмарка», «Проста думчыка» і інш.

Усё гэта, вядома, ніколі не паслабіла дружбу дзельцаў. Рыхтуючыся да вясновай сядбы гэтага года, кожная з іх паставіла перад сабой задачу пера-

У Барысаўку і Менску ўкраінскаму тэатру рыхтуюцца ўрачыстая сутрэчка, жага тэатра спецыяльнай старонкі.

Усё гэта, вядома, ніколі не паслабіла дружбу дзельцаў. Рыхтуючыся да вясновай сядбы гэтага года, кожная з іх паставіла перад сабой задачу пера-

Гэты сцяг кліча да новых перамоў сацыялізма, кліча да падтрыманства на выбарах у Вярхоўны Совет як кандыдатаў-комуністаў, так і кандыдатаў-беспартыйных, вылучаемых большавіцкай партыяй сучасна з беспартыйнымі работнікамі, сплянна, служачымі і інтэлігентным. Гэты сцяг кліча да стварэння дружнага выбарчага Блока камуністаў з беспартыйнымі работнікамі, з беспартыйнымі служачымі, з беспартыйнымі інтэлігентным, да стварэння такога Блока камуністаў з беспартыйнымі ва ўсёй нашай краіне».

Усё гэта, вядома, ніколі не паслабіла дружбу дзельцаў. Рыхтуючыся да вясновай сядбы гэтага года, кожная з іх паставіла перад сабой задачу пера-

Гэты сцяг кліча да новых перамоў сацыялізма, кліча да падтрыманства на выбарах у Вярхоўны Совет як кандыдатаў-комуністаў, так і кандыдатаў-беспартыйных, вылучаемых большавіцкай партыяй сучасна з беспартыйнымі работнікамі, сплянна, служачымі і інтэлігентным. Гэты сцяг кліча да стварэння дружнага выбарчага Блока камуністаў з беспартыйнымі работнікамі, з беспартыйнымі служачымі, з беспартыйнымі інтэлігентным, да стварэння такога Блока камуністаў з беспартыйнымі ва ўсёй нашай краіне».

Усё гэта, вядома, ніколі не паслабіла дружбу дзельцаў. Рыхтуючыся да вясновай сядбы гэтага года, кожная з іх паставіла перад сабой задачу пера-

Гэты сцяг кліча да новых перамоў сацыялізма, кліча да падтрыманства на выбарах у Вярхоўны Совет як кандыдатаў-комуністаў, так і кандыдатаў-беспартыйных, вылучаемых большавіцкай партыяй сучасна з беспартыйнымі работнікамі, сплянна, служачымі і інтэлігентным. Гэты сцяг кліча да стварэння дружнага выбарчага Блока камуністаў з беспартыйнымі работнікамі, з беспартыйнымі служачымі, з беспартыйнымі інтэлігентным, да стварэння такога Блока камуністаў з беспартыйнымі ва ўсёй нашай краіне».

Усё гэта, вядома, ніколі не паслабіла дружбу дзельцаў. Рыхтуючыся да вясновай сядбы гэтага года, кожная з іх паставіла перад сабой задачу пера-

Гэты сцяг кліча да новых перамоў сацыялізма, кліча да падтрыманства на выбарах у Вярхоўны Совет як кандыдатаў-комуністаў, так і кандыдатаў-беспартыйных, вылучаемых большавіцкай партыяй сучасна з беспартыйнымі работнікамі, сплянна, служачымі і інтэлігентным. Гэты сцяг кліча да стварэння дружнага выбарчага Блока камуністаў з беспартыйнымі работнікамі, з беспартыйнымі служачымі, з беспартыйнымі інтэлігентным, да стварэння такога Блока камуністаў з беспартыйнымі ва ўсёй нашай краіне».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (КАТАЛОНСКІ) ФРОНТ

Згодна паведамлення іспанскага міністэрства абароны, на паўночным участку фронту 5 чэрвеня чаасі асобна дзеючай дывізіі занялі некалькі вышніх. У гэтай аперацыі мяжнікі страцілі забітымі 40 чалавек. Рэспубліканцы захапілі больш 500 гадоў жыцця.

У раёне Сорт (на поўнач ад Лерыды) мяжнікі прадаўжалі атакі ў раёне Серальес і Підрас дэ Аоло. Гэтыя атакі былі адбіты рэспубліканцамі.

У сектары Леванта на працягу ўсяго дня 5 чэрвеня мяжнікі значнымі сіламі прадаўжалі атакаваць рэспубліканскія пазіцыі ў раёне Мора дэ Рубіяс, не дасягнуўшы, аднак, ніякага поспеху. Фашысцкая авіяцыя ўзмоцніла бамбардзіраванне вёскаў Мора дэ Рубіяс і яе ваколіц. Рэспубліканскія вайсковыя батэрыі збілі два фашысцкія самалёты.

Рэспубліканская авіяцыя актыўна дзейнічала на ўсіх участках фронту.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

На поўнач ад ракі Тахо рэспубліканскія войскі, падпрываючы наступленне, занялі холм Аліва, а таксама пачынаюць атакаваць вёскі Кабанес, у раёне Пуэрта дэ Арабасіа. Прадаўжаючы сваё прасоўванне, рэспубліканцы дасягнулі Каса дэ Торкавіяла. У рэзультат гэтай аперацыі рэспубліканцы ўзялі ў палон 46 мяжнікі і захапілі значную колькасць узбраення.

На паўднёвым фронце становішча без змен.

У ноч на 6 чэрвеня фашысцкі самалёт двойчы бамбардзіраваў горад Са-

гунта (на поўнач ад Валенсіі). У горадзе зруйнавана некалькі дамоў. Афарыяма, бо жыхары горада паспелі схавалася ў прытулак.

Згодна паведамлення агенцтва Эспана, раніцою 6 чэрвеня 5 самалётаў «Гейтэль» бамбардзіравалі Алікантэ. Рабуран рад будынкаў. Налічваюцца 118 параненых і 30 забітых. Сярод іх — 12 жанчын і 1 дзіць. Фашысцкія лётчыкі скінулі бомбы таксама на стаянку ў порце англійскага судна. Судно загарэлася.

У той-жа дзень фашысцкі самалёт зрабілі налёт на Валенсію, скінуўшы бомбы на кварталы горада, прылягаючыя да порта. У выніку бамбардзіроўкі зруйнавана 22 дамы; забіта 7 чалавек, у тым ліку 3 дзевы.

На досвітку 6 чэрвеня мяжнікі падвергі бамбардзіроўцы Мадрыд. Снарады падалі ў цэнтры горада.

ПАЎСТАННІ ў ТЫЛУ МЯЦЕЖНІКАЎ

ЛОНДАН, 6 чэрвеня. (БЕЛТА). Гібралтарскі карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» піша: «У тылу іспанскіх мяжнікіў населенства пачынае адкрыта выступаць супроць існуючага рэжыма і асабліва супроць знаходжання герман-італьянскіх інтэрвентаў на іспанскай тэрыторыі». Карэспандэнт паведамляе аб сутычках паміж войскамі інтэрвентаў і мяжнікіў на вуліцах Мадрыда.

Гібралтарскі карэспандэнт агенцтва Брытлі Юнайтэд Прэс паведамляе аб масавых расстралях у Ла Лінеа ў сувязі з паўстаннем супроць інтэрвентаў.

ГЕРМАНІЯ КАНЦЭНТРУЕ ВОЙСКІ НА ГРАНІЦЫ З ФРАНЦЫЯЙ

ПРАГА, 7 чэрвеня. (БЕЛТА). Як паведамляе газета «Нейер форверт», фашысцкая Германія канцэнтруе войскі і праводзіць ўзмоцненыя ваенныя падрыхтаванні на заходняй граніцы. За апошнія два тыдні ў раён Вуртэрга прыбылі буйныя войскі часці, пера-

важна артылерыйскія і танкавыя злучэнні. Такія-ж весткі паступаюць з Герцогенрата і інш. пунктаў паблізу Ахена. У гэтыя пункты на працягу 20 мая — 1 чэрвеня прыбылі новыя вайсковыя злучэнні, у асаблівасці часткі вайскаў артылерыі.

ПАГРОЗЫ ПОЛЬШЧЫ ЧЭХАСЛАВАЦКАМУ ўРАДУ

ВАРШАВА, 7 чэрвеня. (БЕЛТА). Польскае ўрадавае агенцтва «Экспрэс» змяшчае сёння тэлеграму з новымі наглымі пагрозамі па адрасу чэхаславацкага ўрада. На словах агенцтва «Эк-

спрэс», «з інфармаваных крыніц паведамляюць аб прадстаўчым на будучыя тыдні шматлікіх унутраных і знешніх выступленнях, накіраваных супроць Чэхаславакіі».

АНТЫФАШЫСЦКІЯ ДЭМАНАСТРАЦЫ У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 6 чэрвеня. 4 і 5 чэрвеня па ўсёй Чэхаславакіі адбыліся вялікія антыфашысцкія дэманстрацыі пад лозунгам абароны дэмакратыі і незалежнасці рэспублікі.

4 чэрвеня на в'ездзе соцыял-дэмакратычнага профсаюза чыгуначнікаў, які лічыў 60 тысяч рабочых, выступіў намеснік прэм'ера — міністр шляхоў зносін Вехіне, які, між іншым, заявіў: «Мы ўсе разумеем сутнасць адбываючыхся падзей. Наша краіна падвергнецца сурав'янаму неабачэнню. Але ў нашай краіне жыве смелы і дэспінаваны народ, які гатовы да ўсялякіх нечаканасцей. Мы зробім усё, каб захаваць мір. Але калі час прымусіць ваяваць, мы грудымі будзем адстаіваць рэспубліку ад фашысцкага варварства».

5 чэрвеня ў Праге адбылася агітацыйна-агарадская дэманстрацыя чэшскай соцыял-дэмакратычнай партыі, у якой прыняла ўдзел 30—40 тысяч працоўных Прагі, а таксама некалькі дзесяткаў тысяч соцыял-дэмакратыў, прыбывшых у спецыяльных паяздах з розных абласцей рэспублікі. Дэманстранты прайшлі праз увесь горад да Вацлаўскай плошчы, дзе быў арганізаван мільённы Калонны дэманстрацый іпні над чырвонымі слямамі з лозунгамі: «Далю фашысцкую агрэсію!».

ПРАГА, 7 чэрвеня. (БЕЛТА). Дзень 6 чэрвеня азнаменаваўся новымі магутнымі дэманстрацыямі ў розных

пунктах Чэхаславацкай рэспублікі, якія прайшлі пад лозунгам барацьбы за незалежнасць Чэхаславакіі, супроць фашысцкай агрэсіі і іх агентаў унутры краіны (генлейнаўцаў, славацкіх аўтанамістаў, венгерскіх і польскіх фашыстаў і інш.).

У прыватнасці дэманстрацыі фашысцкай славацкай партыі аўтанамістаў, якая мела месца 5 чэрвеня ў Братыславе (гадоўны горад Славакіі) і прайшла пад лозунгам патрабавання «аўтаноміі» для Славакіі, 6 чэрвеня адбылася буйная дэманстрацыя партыі урадавай кааліцыі і камуністычнай партыі. На 100-тысячным мітыngu славакаў, венграў і немцаў з вялікай прававаў выступіў прэм'ер Годжа.

У той-жа вечар у двух буйных валах горада Братыслава адбыліся масавыя сходкі, скліканыя камуністычнай партыяй. На сходках выступіў генеральны сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі тав. Готвальд. «Аўтаномія ў саюзе з генлейнаўцамі і венгерскімі фашыстамі, — заявіў тав. Готвальд, — не можа даць славацкаму народу ні праўо, ні свабоды, ні хлеба». У прыватнасці сепаратысцкай дэкларацыі лідэра аўтанамістаў Глінькі, тав. Готвальд разгарнуў перад сабраўшыміся праграму эканамічнага, палітычнага і культурнага ўз'яду Славакіі, за ажыццяўлення якой камуністычная партыя будзе змагацца рука аб руку з усімі дэмакратычнымі партыямі і арганізацыямі краіны.

ПРАТЭСТ ФРАНЦУЗСКАГА ўРАДА З ПОВАДУ БАМБАРДЫРОЎКІ КАНТОНА

ПАРЫЖ, 7 чэрвеня. (БЕЛТА). Французскі пасол у Токіо Шары Арсен Анры ўчора заявіў пратэст віце-міністру замежных спраў Японіі — Хорыносуці супроць бамбардзіроўкі японскай авіяцыі Кантона. Пасол падкрэсліў, што французская грамадская думка абурана гэтай бамбардзіроўкай, і выказаў пажаданне французскага ўрада, каб надобныя налёты спыніліся. Пры гэтым французскі пасол дадаў, што прадаўжэнне бамбардзіровак «можа выклікаць у Францыі антыяпонскія пачуцці і адбіцца на добрых адносінах двух урадаў».

Згодна паведамлення газеты «Піі Парыз'ен», французскае міністэрства замежных спраў адправіла ўчора французскаму паслу ў Токіо інструкцыі — выступіць з пратэстам перад японскім урадам з паводу бамбардзіроўкі ў Кантоне французскага шпітэля імя Поль Думэра. Французскі пасол павінен у сваім прадстаўленні падкрэсліць, што на даху французскага шпітэля быў намаляван велізарны французскі сцяг, і такім чынам гэты сцяг быў выразна відаць японскім лётчыкам.

АНТЫФАШЫСЦКІЯ СЯЛЯНСКІЯ МІТЫНГІ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 7 чэрвеня. (БЕЛТА). 5 і 6 чэрвеня па ўсёй Польшчы адбыліся многалюдныя антыфашысцкія мітынгі сялян, арганізаваныя алацыйскай сялянскай партыяй «Стронніцтва людоев» ў сувязі з правалімі ўсё ў гэты дзень «Сялянскім святам». Варта падкрэсліць, што ўпершыню з часу вядомай сялянскай забастоўкі ў жніўні мінулага года ў Польшчы адбыліся такія буйныя арганізаваныя сялянскія выступленні.

Паводле паведамлення польскага аграрнага агенцтва (блізкага да «Стронніцтва людоев»), «Сялянскае свят» ў гэтым годзе ахапіла ўсю вясню. Апрача Усходняй Галіцыі, масавыя мітынгі сялян адбыліся ў Варшаўскім і Келецкім ваяводствах, у Пазнані і на ўсходніх ускраінах Польшчы.

Газеты паведамляюць аб адбыўшыхся ў раздэ мясцовасцей сутычках сялян з фашысцкімі дружнамі, прычым апошнія ўсюды былі рассяяны сялянскай міліцыяй.

Найбольш буйная сутычка з фашыстамі адбылася ў мястэчку Бін (Пазнанскае ваяводства).

Апаўчыныя газеты, прыводзячы палірычныя лічбывыя даныя аб асобных мітынггах, аднадушна адзначаюць агучную колькасць удзельнікаў гэтых сялянскіх мітынгаў у адзін мільён чалавек.

ДЗЯРЖАЎНАЯ УНУТРАНЯЯ ПАЗЫКА УМАЦАВАННЯ АБОРОНЫ САЮЗА ССР

БЯСПРОЙГРЫШНЫ ВЫПУСК

АФІЦЫЯЛЬНАЯ ТАБЛІЦА ПЕРШАГА ТЫРАЖА ВЫГРЫШАЎ

Тыраж адбыўся 5 і 6 чэрвеня 1938 года ў горадзе Менску, Беларускай ССР. У тыражы разыграны 265.000 выйгрышаў на суму 43.703.800 рублёў, у тым ліку: 53 выйгрышы па 3000 рублёў, 265 выйгрышаў па 1000 руб., 2650 выйгрышаў па 500 рублёў, 53.000 выйгрышаў па 200 рублёў і 209.032 выйгрышы па 150 рублёў.

Табліца мае 100 нумароў выйгрышных серый пазыкі, прычым выйгрышы выпалі адразу на ўсе 50 нумароў аблігацый кожнай серыі. Паколькі ў кожным разрадзе серыі маюць аднолькавыя нумары (з № 20.001 па № 40.000), а ў кожнай серыі — аднолькавыя нумары аблігацый (з № 1 па № 50), то ўказаныя ў табліцы нумары серыі і аблігацый лічба выйгрышаў на ўсіх 53 разрадах бяспройгрышнага выпуску.

Такім чынам, табліца паказвае для аднаго разрада ўсяго 5.000 выйгрышаў (100 x 50), а па ўсёх 53 разрадах — 265.000 выйгрышаў (5.000 x 53).

Калі ў табліцы супроць нумара серыі надрукаваны адзін нумар аблігацый са знакам *, то гэта азначае, што на даны нумар аблігацый выпаў той выйгрыш, які ўказан у табліцы, а на астатнія 49 нумароў аблігацый той-жа серыі выпалі выйгрышы па 150 рублёў. Калі супроць нумара серыі надрукаваны лічбы 1—50, то гэта азначае, што на ўсе 50 нумароў аблігацый данай серыі выпалі выйгрышы ў той суме, якая ўказана ў табліцы.

Выйгрышы ўказаны ў табліцы на сторублёвыя аблігацы. Па аблігацый у 50, 25 і 10 рублёў, якія ўваходзяць часткамі сторублёвай аблігацы, выплачваюцца адпаведная частка выйгрыша (1/2, 1/4 або 1/10), выплашана на сторублёвую аблігацыю.

Аблігацыі ў 500 і 200 рублёў маюць адпаведна пяць або два нумары аблігацый адной серыі. Калі на адзін з нумароў гэтых аблігацый выпаў выйгрыш у 3.000 рублёў, 1.000 рублёў або 500 рублёў, то на астатнія нумары данай аблігацый адпаведна выпалі выйгрышы па 150 рублёў. Калі на серыю выпалі выйгрышы па 200 або 150 рублёў, то па аблігацый у 500 і 200 рублёў гэтай серыі выплачваюцца адпаведна пяць і два выйгрышы ў 200 і 150 рублёў.

Выйгрышы выплачваюцца па афіцыйнай табліцы, апублікаванай у гэтай газеце, а таксама па афіцыйных табліцах, выданных Галоўным Упраўленнем дзяржаўных працоўных ашчадных кас і дзяржаўнага крэдыта.

Ашчадныя касы пачынаюць аплату выйгрышаў пасля атрымання наступнага нумара гэтай газеты.

Выйгрышы ў 150 і 200 рублёў па сторублёвых аблігацый, часткі гэтых выйгрышаў па аблігацый у 50, 25 і 10 рублёў, а таксама пяць і два выйгрышы ў 150 і 200 рублёў, якія выпалі на аблігацы ў 500 і 200 рублёў, выплачваюцца ў адзін ашчаднымі касамі, апрача агенцтваў.

Выйгрышы ў 500 рублёў па сторублёвых аблігацый і часткі гэтых выйгрышаў па аблігацый у 50, 25 і 10 рублёў, а таксама выйгрышы ў 500 рублёў, якія выпалі на адзін з нумароў аблігацый у 500 і 200 рублёў, выплачваюцца цэнтральнымі і раённымі ашчаднымі касамі і ашчаднымі касамі 1-га разрада.

Выйгрышы ў 1.000 і 3.000 рублёў і часткі гэтых выйгрышаў выплачваюцца Галоўным Упраўленнем дзяржаўных працоўных кас і дзяржаўнага крэдыта пасля правяркі экспертамі пазачасна выйгрышных аблігацый. Цэнтральныя і раёныя ашчадныя касы прымаюць для агляду і на экспертызу аблігацы, на якія палі такія выйгрышы, а па атрыманні выйгрышаў ад Галоўнага Упраўлення пладаць іх прадаўцам выйгрышных аблігацый.

Выйграшыя аблігацыя пасля аплаты на ёй выйгрыша астаецца ў ашчаднай касе, якая выплаціла выйгрыш.

НАМІНАЛЬНЫ КОШТ ВЫГРЫШАЎ АБЛІГАЦЫІ УКЛЮЧАЕЦЦА У СУМУ ВЫПАШАГА НА ЯЕ ВЫГРЫШАЎ

Па выйгрышных аблігацый выплачваюцца наступныя сумы (з уключэннем кошту аблігацый):

Выйгрышы на сторублёвую аблігацыю	Выплачваюцца па аблігацый дастойствам:					
	у 500 р.	у 200 р.	у 100 р.	у 50 р.	у 25 р.	у 10 р.
3000 руб.	3600	3150	3000	1500	750	300
1000 руб.	1600	1150	1000	500	250	100
500 руб.	1100	650	500	250	125	50
200 руб.	1000	400	200	100	50	20
150 руб.	750	300	150	75	37 р. 50 к.	15

ВЫГРЫШЫ ВЫПАЛІ НА НАСТУПНЫЯ НУМАРЫ СЕРЫІ І АБЛІГАЦЫІ

№№ серыі	№№ абліг.	Розмер выйгрыша	№№ серыі	№№ абліг.	Розмер выйгрыша	№№ серыі	№№ абліг.	Розмер выйгрыша	№№ серыі	№№ абліг.	Розмер выйгрыша
20184	07*)	500	23172	27*)	500	26104	1—50	200	29358	44*)	500
20262	02*)	500	23611	1—50	200	26230	1—50	200	29726	43*)	500
20350	1—50	150	23808	1—50	150	26834	03*)	500	29911	1—50	150
20438	32*)	500	23833	42*)	500	26854	1—50	200	29943	14*)	1.000
20512	27*)	500	24305	24*)	500	27266	36*)	500	30028	47*)	500
21035	1—50	150	24444	34*)	1.000	27668	1—50	200	30959	1—50	150
21094	30*)	500	24556	06*)	500	27890	1—50	150	30997	39*)	500
21116	38*)	1.000	24717	17*)	500	28024	47*)	500	31531	15*)	500
21240	1—50	150	24997	1—50	200	28389	19*)	500	31605	04*)	3.000
21350	39*)	500	25003	27*)	500	28501	46*)	500	32049	38*)	500
21635	1—50	150	25150	1—50	200	28561	28*)	500	32072	05*)	1.000
21813	47*)	500	25243	41*)	500	28613	1—50	200	32080	1—50	200
21891	1—50	150	25433	09*)	500	28720	28*)	500	32451	48*)	500
22424	1—50	200	25783	46*)	500	28835	13*)	500	32789	23*)	500
22647	36*)	500	25807	1—50	150	29116	45*)	500	32915	50*)	500
22725	38*)	500	25841	1—50	150	29128	1—50	150	33384	1—50	200
22761	30*)	500	25947	1—50	200	29346	1—50	200	33598	1—50	200

* Астатнія 49 нумароў аблігацый гэтай серыі выйгралі па 150 рублёў.

Старшыня тыражнай камісіі — нам. старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР, выконваючы абавязкі старшыні ЦВК БССР — Н. Я. НАТАЛЕВІЧ.

Намеснікі старшыні:

Выконваючы абавязкі наркома фінансаў БССР Н. Я. СІЯПАНАУ.

Начальнік Упраўлення ашчаднас і дзяржкрэдыта БССР В. М. ІВАНОЎ.

Дэпутат Вярхоўнага Савета Саюза ССР, старшыня Менскага гарадскога савета — В. Г. ВАНЕЦЬ.

Дэпутат Вярхоўнага Савета Саюза ССР, лейтэнант Н-скай часты БВА — Д. Я. НАВІЦКІ.

Рабочы-стахановец фабрыкі імя Кагановіча — Г. СКАБЛО.

ЧЛЕНЫ КАМІСІІ:

Старшыня камісіі садзейнічання дзяржкрэдыта і ашчаднай справе заводу «Шаркоподошнік», г. Масква — М. С. КУДЗЬЯРАВА.

Загадчык Энбешыцкай райахчадкас — БАТАЛАЎ ТОГЛЫМ.

Калгаснік калгаса «Кзыл Аскер, Кіргіская ССР — МАЛДЫБАЕЎ БЕГАЛЫ.

Фрээрароўшчык заводу імя Кагановіча, Узбекская ССР — УМАРАЎ СУЛТАН.

Інспектар па бюджэту НКФ, Таджыкская ССР — АБДУРАХМАНАЎ САФАР АЛІ.

Каменшчык заводу «Совпрен», Армянская ССР — С. М. АРЦЮНЯН.

Загадчык Логвіцкай райахчадкас, Украінская ССР — С. М. ЧОЧЭРНИЦ.

Токяр Ашхабадскай чыгуны, Туркменская ССР — РАХМАНАЎ МУХАМЕД.

Старшыня камісіі садзейнічання дзяржаўнаму крэдыту і ашчаднай справе чырвонысцяжынага заводу імя Мопатава, БССР — А. А. КАРАСІН.

Калгаснік калгаса імя Будзінскага, Менская раёна — С. П. ГАРМАЗА.

Загадчык Пухавіцкай райахчадкас — К. Ф. МЕРКУЛЬ.

Кладзюшчык-стахановец калгаса імя Дзержынскага, Лагойскага раёна — М. Е. ГАПОНЧЫК.

Рабочы-стахановец заводу імя Іржава — А. П. ЦІХАНАЎ.

Кладзюшчык калгаса імя Дзержынскага, Барысўскага раёна — В. Г. ДРЭЎЗІН.

Рабочы-стахановец заводу імя Варашылава — П. Ф. КАРБАНОВІЧ.

Загадчык МТФ — фінантыст калгаса «1-га мая», Слуцкага раёна — Ф. А. МУКАСЕЙ.

Старшыня калгаса «ХВІ парт'езд», Калаткевіцкага раёна — Н. Н. ІГНАТАЎ.

Старшыня калгаса «Перамога», Лельчыцкага раёна — Г. Л. ЛІН.

Старшыня калгаса «Авангард», Жытка